

2006

6 (83)  
чэрвень

Выдаецца  
з студзеня 1993 г.

# БЕЛАРУСКІ ГІСТОРЫЧНЫ ЧАСОПІС

НАВУКОВЫ, НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫ ІЛЮСТРАВАНЫ ЧАСОПІС

Заснавальнікі:

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь,  
Інстытут гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі,  
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларускае таварыства «Веды»

Рэдакцыйная калегія:

**Галоўны рэдактар** Сымон Барыс (рэдактар аддзела), Канстанцін Бандарэнка, Пётр Брыгадзін, Рыгор Васілевіч, Максім Гальляровіч (адказны сакратар), Анатоль Грыцкевіч, Мікалай Забаўскі, Анатоль Зелянкоў, Віктар Іўчанкаў, Аляксандр Каваленя, Mixail Kasciuk, Уладзімір Клюня, Венядзімін Космач, Уладзімір Кошалеў, Уладзімір Ладысеў, Рыгор Лазько, Аляксандар Лакотка, Аляксей Літвін, Павел Лойка, Анатоль Люты, Барыс Ляпешка, Вольга Ляўко, Уладзімір Малахай (мастакі рэдактар), Ігар Марзалюк, Наталля Матусевіч (намеснік галоўнага рэдактара), Уладзімір Навіцкі, Аляксандар Радзькоў, Аркадзь Русецкі, Вячаслаў Селяменеў, Аляксандар Смолік, Васіль Стражай, Сяргей Ходзін, Мечыслаў Часноўскі, Васіль Шайкоў, Алег Яноўскі.

Рэдакцыйная рада:

Уладзімір Адамушка, Тамара Анціховіч, Мікалай Базылеў, Юрый Бохан (старшыня рады), Васіль Бушчык, Аляксандар Вабішчавіч, Ала Галубовіч, Валерый Галубовіч, Надзея Ганушчанка, Андрэй Гарбацкі, Уладзімір Гілеп, Ядвіга Грыгаровіч, Аляксандар Гужалоўскі, Таісія Доўнар, Ларыса Жэрка, Андрэй Каракін, Аляксандар Каханоўскі, Іван Крэні, Уладзімір Лемяшонак, Леанід Лойка, Валерый Марозаў, Святлана Марозава, Леанід Мартынаў, Ян Мілеўскі, Антон Мірановіч, Вольга Нячай, Сяргей Рашэнткі, Таццяна Румянцева, Якаў Рыер, Віталь Скалабан, Алег Слуха, Мікалай Сташкевіч, Валерый Талкачоў, Уладзімір Тугай, Віктар Фядосік, Анатоль Шаркоў, Віктар Шматай, Захар Шыбека, Эдмунд Ярмусік.

## ЗМЕСТ

### ВАННАЯ ГІСТОРЫЯ

- |                |  |   |
|----------------|--|---|
| Анатоль Шаркоў | “Вестарбайтары” на тэрыторыі пасляваеннай Беларусі | 3 |
|----------------|--|---|

### САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ

- |                |   |    |
|----------------|---|----|
| Віктар Якаўчук | Супрацьпажарная ахова беларускіх гарадоў у XIX стагоддзі                            | 10 |
| Сяргей Марозаў | «Патрыёты Айчыны», або «Племя сарматаў»<br>у Віленскім універсітэце ў 1827—1828 гг. | 19 |

### МЕТАДАЛОГІЯ ГІСТОРЫИ

- |                 |  |    |
|-----------------|--|----|
| Мікалай Мініцкі | Гістарычнае навука і адукацыйныя веды: гуманітарныя асновы<br>міждысцыплінарнай інтэграцыі | 26 |
|-----------------|--|----|

### ГЕРАЛЬДЫКА

- |                    |   |    |
|--------------------|---|----|
| Аляксандар Грамыка | Загадкі гербоў «Калоны» і «Падвойны Крыж» | 30 |
|--------------------|---|----|

### АРХЕАЛОГІЯ

- |            |  |    |
|------------|--|----|
| Дзяніс Дук | Лакалізацыя асобных тапаграфічных аб'ектаў Полацка<br>XVI—XVII стст. | 37 |
|------------|--|----|

Пасведчанне  
аб реєстрацыі  
№ 411 ад  
28 чэрвеня 1996 г.

Выходзіць 12 разоў  
у год (з ліпеня 2003 г.)



Мікалай МІНІЦКІ

## Гістарычна навука і адукацыйныя веды: гуманітарныя асновы міждысцыплінарнай інтэграцыі

Інтэграцыя гуманітарных ведаў абумоўлена развіццём аб'екту́нага працэсу — крызісам традыцыйнага рацыяналізму, які не стаў усеагульным сродкам пазнання і не стварыў новую пазнавальную парадыгму, якая бы яднала рацыянальную, экзістэнцыяльную і аперацыйную традыцыі пазнання. Гуманітарнымі навукамі гэта ўзаемадзеянне хоць і не зусім рэалізавана, але цалкам усведамляеца. Інавацыйнае развіццё гуманітарных навук і патрэбнасці адукацыйнай практикі прадугледжаюць наступныя працэсы:

1. Узаемадзеянне рацыяналізму, экзістэнцыялізму і аперацыйналізму ў гуманітарным познанні.

2. Інтэграцыю гісторыі з рознымі галінамі гуманітарных навук: філасофіяй, філасофіяй адукацыі, педагогікай, псіхалогіяй, лінгвістыкай, гістарычнай інфарматыкай і г.д.

3. Інтэграцыю фундаментальных асноў гістарычнай навукі і адукацыйных ведаў.

Галоўная задача публікацыі — пошук сродкаў і спосабаў інтэграцыйнай дзейнасці для пабудовы і прадстаўлення гістарычных навуковых і адукацыйных ведаў. Прынцыпова важней у гэтым кірунку з'яўляецца праца "з сістэмамі, што арганізуяць веды, а не з ізаляванымі ведамі з адной дысцыпліны"<sup>1</sup>. Таму перш за ўсё неабходна высветліць сутнасць змен, якія адбываюцца ў гуманітарных навуках. Напрыклад, для сучаснай філасофіі характэрна пераасэнсаванне класічнага разумення рацыянальнасці. Філосафы сцвярджаюць, што пазнавальны працэс не абмяжоўваецца толькі адлюстраваннем, што фундаментальныя веды трэба не толькі адлюстроўваць, але і рэпрэзэнтаваць. У сферміраванай навуцы галоўным становіщча спосаб пабудовы ведаў, пры якім мадэлі прадметных адносін не вылучаюцца непасрэдна з практикі, а перадаюцца ад галін ведаў, якія склаліся раней<sup>2</sup>. Неабходна знайсці канцэпты для пабудовы сістэмы ведаў. Традыцыйнае ўяўленне пра тое, што аснову ведаў складаюць паняцці патрабуе карэктроўкі. Філосафы, культуролагі, псіхолагі даволі да-кладна адрозніваюць гэтыя дзве асновы для пабудовы ведаў.

Сучасныя філасофскія веды служаць для гісторыка зыходным метадалагічнымі палажэннямі для канструявання навуковых гістарычных ведаў і адукацыйнай дысцыпліны. Да ключавых філасофскіх палажэнняў трэба аднесці канцэпт "структурা і працэсы", які з'яўляецца зыходным для пабудовы і прадстаўлення ведаў. Пабудаваць структуру ведаў — азначае зразумець іх сэнс. Канцэпт "структурা і працэсы" застаецца ў цэнтры ўвагі тых кірункаў філасофіі, якія пераасэнсаваюць выключную манаполію структурацэнтрызму. У прыватнасці,



МІНІЦКІ Мікалай Іосіфавіч — дацэнт кафедры старожытных цывілізацый і сярэдневякоўя БДПУ імя Максіма Танка, кандыдат гістарычных навук. Закончыў гістарычны факультэт БДУ, а потым аспірантуру пры ім. Займаецца метадалагічнымі і метадычнымі пытаннямі гісторыі. З'яўляецца са-аўтарам падручнікаў «Гісторыя старожытнага свету» (5-ы клас) і «Сусветная гісторыя» (10-ы клас). Аўтар дапаможніка для настаўнікаў па выкладанні гісторыі старожытнага свету. З 1997 г. галоўны рэдактар часопіса «Гісторыя: праblems выкладання».

сінергетычны падыход, які прадугледжвае пабудову адносін па лініі "космас — хаос", аперыруе паняццем "структурна" ў якасці зыходнага для пабудовы ведаў.

Канцэпт "структурна і працэсы" звязаны з формамі прадстаўлення ведаў, які перадаецца з дапамогай вербальна-лагічных (паняцціных) альбо знакавых (візуальных) сістэм. Прадстаўленне ведаў праз знакі адлюстроўвае не толькі яго сутнасныя аспекты, але і служыць асновай для пабудовы новых ведаў. Прадстаўленне ведаў нельга проціпастаўляць мысленню і лічыць яго ніжэйшай ступенню пазнання<sup>3</sup>. Узаемасувязь вербальна-лагічнай, знакава-сімвальнай форм пабудовы і прадстаўлення ведаў усё больш інтэрпрэтуюцца як признанне іх раўназначнасці і ўзаемадападынельнасці. Вербальна-лагічная форма — адзін з варыянтаў прадстаўлення і структурыравання ведаў. Кагнітыўная мадэлі ў любой форме звязаны з працэсам пазнавальнай дзеяніасці, маюць аперацыянальныя харктары (пабудова, апрацоўка і перадача ведаў) ітым самым складаюць частку кагнітыўных практик.

З філософскіх пазіцый розныя тыпы структурных пабудоў адлюстроўваюць прадметны (анталагічны), ведавы (гнасеалагічны) і аперацыянальны бакі кагнітыўных практик. Інакш кажучы, структурныя мадэлі, з аднаго боку, прадстаўляюць пабудову аб'екта ў рэчаіснасці; з другога — існуючае ў свядомасці чалавека ўяўленне аб прадмете; з трэцяга — служаць сродкам для пазнавальных дзеянняў. Таму пабудову і прадстаўленне гісторычных ведаў трэба разглядаць як сінтэз практик.

Які адбудзецца прырост метадалагічных ведаў пры выкарыстанні метадаў іншых гуманітарных прадметаў, акрамя філософіі? Адказ на гэта пытанне можа даць непасрэднае звязтанне да тэарэтыка-метадалагічных высноў філософіі адукацыі, педагогікі, псіхалогіі, лінгвістыкі і інфарматыкі. Інтэграцыя гэтых навук узводзіць задачы пабудовы і прадстаўлення навуковых і адукацыйных ведаў у статус фундаментальных. "Фундаментальная веда — гэта асноўная, сістэмаўтвараючая, метадалагічна значная прадстаўленні, якія ўзыходзяць да вытокаў разумення, да першасных сутнасцей"<sup>4</sup>. Паняцце фундаментальнасці адукацыі, на наш погляд, складаецца з эпістэмалагічных, дыдактычных і эмаяциональна-выхаваўчых аспектаў. Міждысцыплінарны інтэграцыйныя мадэлі ведаў можна адлюстраваць наступнымі структурамі: канцэпты, універсаліі, сцэнарыі і г. д.

Цяпер галоўную ролю ў інтэграцыі адукацыйных ведаў выконвае філософія адукацыі, прадстаўнікі якой лічаць, што педагогічная навука не можа рэалізаваць інтэграцыйныя функцыі. Філософія адукацыі ў гэтым працэсе павінна ў межах педагогічнай навуکі ажыццяўіць філософска-адукацыйны сінтэз і аналіз аспектаў пазнавальнай дзеяніасці<sup>5</sup>. Сэнс новага падыходу ў адукацыі — уздзеянне не толькі на інтэлектуальныя аперацыі, але і на ўвесы суб'ект. Гэта азначае не проціпастаўленне, а перагляд ролі суб'екта і базавых аперацый пазнання. Зыходзячы з гэта-

га, у філософіі існуе ідэя адзінства двух аспектаў пракэсу адукацыі: далучэнне асобы да ўсеагульнага вопыту і ведаў, а затым суб'ектывізацыя гэтага вопыту<sup>6</sup>.

Паняцце "адукацыйныя веды" звычайна інтэрпрэтуюць як "узоры ведаў", што з'яўляюцца формай і "правілам схоплівання" будучага вопыту — аперацыямі са структурамі ведаў. Галоўная адукацыйная праблема — гэта "разрыў паміж адукацыйнымі ведамі і практичным педагогічным дзеяннем"<sup>7</sup>. Яна можа быць ліквідавана праз стварэнне мадэлей ведаў і распрацоўку механізмаў пераводу навуковых ведаў у адукацыйныя. Падобная мэта можа быць дасягнута шляхам інтэграцыі тэарэтыка-метадалагічных асноў гуманітарных ведаў і стварэння практика-арыентаванай канцэпцыі навукі. Каб перавесці навуковыя веды ў адукацыйныя, неабходна стварыць механізм пераўтварэння тэарэтычных палажэнняў наўкі ў пазнавальныя дзеянні. Прадстаўленне "пазнання праз дзеянне" — гэта "навучанне праз дзеянне". Для абодвух выпадкаў прынцыпова важны антрапацэнтрычны падыход, які пры канструяванні ведаў аб'ядноўвае сémантычныя, канцэптуальныя, экзістэнцыяльныя і кагнітыўныя аспекты пазнавальнай тэорыі і практикі.

У пабудове адукацыйных ведаў і іх прадстаўленні ў вучэбнай літаратуры ўсё больш пераважае сінергетычны падыход. Сінергетычны мадэлі адукацыі ўласціва наяўнасць упарадкаваных структур разам з непрадбачанымі вынікамі выпадковасці. Таму пашыраюцца задачы для агульной тэорыі адукацыі. Адна з такіх задач — узаемадзеянне зместавага, метадалагічнага і дзеяніаснага аспектаў ведаў.

Інтэграцыя і дыферэнцыяцыя эпістэмалагічных працэсаў аказалі ўздзеянне і на гісторычную наўку. Пад уплывам метадалогіі гуманітарных наўук некаторыя гісторыкі лічаць магчымым выкарыстанне ў гісторычным даследаванні катэгорый, паняццяў і прыёмаў, якія адносяцца да розных кірункаў гуманітарных ведаў. Такое запазычанне для сістэмы адукацыі дазволіць стварыць агульныя кагнітыўныя мадэлі для гуманітарных прадметаў і арганізаваць на гэтай аснове метапрадметы, якія аб'яднаюць розныя вучэбныя дысцыпліны. Для пабудовы вучэбнага матэрыялу неабходна стварыць тэарэтыка-метадалагічную мадэль на аснове шырокай культу-ралагічнай парадыгмы.

Навукоўцамі ўсведамляецца роля тэорыі, якая дазваляе арганізаваць інфармацыю. Аўтары падручнікаў па гісторыі імкнутьца паказаць вучням працэс канструявання паняццяў. Пазбегнуць прамернай тэарэтызацыі вучэбных дысцыплін можна шляхам разумнага спалучэння вербальна-лагічнай і вобразна-сімвальнай інфармацыі. Змяненні ў педагогічнай наўцы і адукацыі цалкам звязаны з "дисцыплінарным інтэгратывізмам", які заснаваны на "парадыгмальным зруху" ў гуманітарна-адукацыйных сістэмах і філософіі адукацыі<sup>8</sup>. Для вырашэння праблемы неабходна стварыць канцэпты, канструкты,

універсалії, структуры ведаў, якія б сталі асновай для стварэння вучэбных дысцыплін.

Філософам неабходна прааналізаваць "метатэрэтычныя асновы" навуковых педагогічных канцэпцый, заснаваных на навуковай і сацыяльной рэчаіснасці<sup>9</sup>. У гістарычнай навуцы набірае моц ідэя міждысцыплінарных сувязей, у педагогіцы распаўсюджваецца стратэгія інтэграцыйных сувязей і пабудовы метапрадметаў<sup>10</sup>. Сёння пашыраюцца шляхі атрымання ведаў, што выклікала ростам увагі да аперацыянальнай дзейнасці. Таму канкурентам педагогікі ў рэалізацыі міждысцыплінарнага сінтэзу ведаў выступае філософія адукцыі. Але гэта не адмаўляе педагогіку наогул, і яна не павінна падміняцца філософіяй адукцыі.

На наш погляд, узаемаадносіны паміж гуманітарнымі навукамі ўсё больш будуюцца на аснове прынцыпу дапаўнільнасці, а не выключэння. Гэта добра бачна пры парадунні сутнасці дыялектыкі і сінергетыкі, старажытнага і найноўшага метадаў навуковага даследавання. Сінергетычны падыход прадугледжвае дыялектыку космасу (парадку, сістэмы, прычыннасці) і хаосу (беспарадку, выпадковасці, дыскрэтнасці). Некаторыя педагогі цвярджаюць, што сучасныя працэсы ў адукцыі ўяўляюць пераход ад парадыгмы ведаў да культуралагічных высноў, ад запамінання да разумення, ад статычнай мадэлі ведаў да дынамічнай<sup>11</sup>. У сучасным гуманітарным пазнанні ўсё менш проціпастаўляюцца адно паняцце іншаму. Асноўная мэта культурыадпаведнай адукцыі — духоўна-маральнае выхаванне, сутнасцю якога з'яўляюцца сэнс і каштоўнасць культуры, што аб'ядноўваюць культурна-гістарычную практыку і тэорию праз філософію жыцця. Іх інтэграцыя становіцца вынікам імкнення пераадолець межы паміж жыццёвымі вопытам і тэорыяй пазнання ісціні.

Педагогі звяртаюць увагу на неабходнасць "першапачаткова вырашыць пытанне, што такое веды, а ужо потым — што гэта сама па сабе дзеянне"<sup>12</sup>. Падобная заўвага мае глыбокі філософскі сэнс і аргінальная па задумцы. Да працэсу трансляцыі ведаў неабходна "мець уяўленне пра тое, што такое веды, якія яны бываюць, як могуць быць прадстаўлены, якія гістарычныя веды існавалі раней і г. д."<sup>13</sup>. Першапачаткова неабходна вырашыць праблемы адбору і пабудовы ведаў, а потым прыступіць да іх дыдактычнай апрацоўкі. Яе вырашэнне знаходзіцца ў межах філософскіх паняццяў "структур" і "мысліцельная дзейнасць" і фарміруе новае паняцце "структурна ведаў". Яно мае непасрэднія адносіны да пабудовы ведаў і набывае асаблівую важнасць пры пераводзе навуковых ведаў у адукатыўныя і вучэбныя. Таму неабходна пераасэнсаваць педагогічны погляд на трансляцыю ведаў, арганізацыю пазнавальнай дзейнасці, вынікам якой стане засваенне ведаў<sup>14</sup>.

У псіхалогіі тэму пабудовы і прадстаўлення ведаў звычайна ўключаюць у раздзел кагнітыўнай псіхалогіі, дзе яна займае цэнтральнае месца. "Галоўная тэма, якая займала думкі вучоных на працягу вякоў, — гэта структура і пераўтварэнне альбо пера-

працоўка ведаў"<sup>15</sup>. Даследаванне тэмы пабудовы і прадстаўлення ведаў утрымлівае адказ на глабальнае пытанне: "Як веды прадстаўлены ў розуме чалавека?". Здабытак, захаванне, перадача ведаў — усё гэта рэпрэзентацыя ведаў. Вядучымі катэгорыямі пры разглядзе гэтай тэмы з'яўляюцца "кагнітыўная структура" і "працэсы". У сучаснай псіхалогіі размяжоўваюцца кагнітыўныя і сацыяльныя рэпрэзентацыі, звяртаючы ўвагу на іх спецыфіку і ўзаемадзеянне<sup>16</sup>. Гэта прынцыпова важна, паколькі паняцце "структур" спалучае пазнавальную і сацыяльную дзейнасці і выводзіць кагнітыўную практыку на сацыяльнае канструяванне свету.

Прадстаўленне аб рэчаіснасці заснавана на трох відах вопыту: слова, вобраз і дзеянне, якія маюць розныя формы ментальнай рэпрэзентацыі. Імі могуць быць схемы, лагічныя формы, іерархічныя катэгорыяльныя сістэмы. Узрастаема актуальная патрэбнасць вырашэння праблемы ўзаемадзеяння вербальна-лагічных і знáкава-сімвальных сродкаў навучання. Гэта абумоўлена ўзрастаннем культуры візуальнага асэнсавання і развіццём інфармацыйных тэхналогій. Знáкава-сімвальнае прадстаўленне навучальнай інфармацыі не можа разглядацца як другарэдны фактар. Яно судносіцца са цвярдзеннем псіхолагаў пра існаванне двух тыпаў арыентацыі мыслення людзей<sup>17</sup>.

Аперацыянальнасць кагнітыўных структур звычайна рэалізуецца ў пераводзе аднаго тыпу ведаў у іншыя, у магчымасці хуткага ўспрыніяцца значных аб'ёмаў інфармацыі, у розных спосабах пабудовы ведаў: сістэматызацыя, канструяванне, праектаванне і г. д. Структура ведаў з'яўляе сродкам пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў пры адборы і канструяванні вучэбных прадметаў. Як бачым, метадалагічныя веды выступаюць у якасці інтэграцыйнага сродку сінтэзу гнасеалагічнай і анталагічнай пабудовы гістарычнай навукі.

Міждысцыплінарны характар сучасных лінгвістычных даследаванняў істотна змяніў пазнавальнай парадыгму філалогіі. Яе важнейшым кірункам стала вывучэнне прыроды ведаў і форм іх прадстаўлення. Веды — гэта інфармацыйныя, зместавыя адзінкі, якія маюць свае канструкцыі і аб'яднаны ў якія-небудзь сістэмы, яны структурыраваны і іерархізаваны<sup>18</sup>. Для лінгвістыкі характэрны пераход ад семантычнага да канцэптуальнага прадстаўлення ведаў у мове. Вучоныя ў пошуках прынцыпаў і метадаў інтэрпрэтацыі альбо пабудовы мадэлей ведаў началі звязваць аналіз тэксту з праблемамі агульнай метадалогіі гуманітарнага пазнання. Паняцце "тэкст" дазваляе "выяўляць тое агульнае, што ёсьць у гісторыі, з іншымі гуманітарнымі навукамі і робіць правамерным адзіны метадалагічны падыход да іх"<sup>19</sup>.

У апошні час ініцыятыва ў вывучэнні тэксту, яго разуменні і інтэрпрэтацыі перайшла да псіхалінгвістыкі. Пры вывучэнні тэксту адбываецца ўплыў на падсвядомасць і эмаксыянальна-асабістыя адносіны чалавека да навакольных падзеяў. Больш увагі на-

даецца эматыўна-сэнсавай дамінанце тэксту. Эматыўна-сэнсавая дамінанта — гэта "сістэма кагнітыўных і эматыўных эталонаў, харктэрных для вызначэння тыпу асобы, якая служыць псіхічнай асновай метафарызацыі і вербалізацыі карціны свету ў тэксле"<sup>20</sup>. Дадзеная распрацоўка псіхалігвістаў адкрывае шырокія магчымасці да новага, амаль невядомага для гісторыкаў кірунку — вывучэнню падсвядомага ўздзеяння гістарычнага тэксту.

Верагодна, што найбольшую неабходнасць у інтэграцыі гуманітарных ведаў мае гістарычна інфарматыка, якая аб'яднала кагнітыўную псіхалогію; лінгвістыку, тэорыю штучнага інтэлекту. Прадстаўнікі гэтага кірунку стварылі лінгвістычныя мадэлі, семантычныя сеткі, лагічныя канструкцыі, якія паслужылі асновай для сістэматызацыі і інтэграцыі ведаў. Былі распрацаваны рознабаковыя формы прадстаўлення ведаў, што сталі аперацыянальнымі сродкамі баз ведаў. Асаблівае развіццё атрымалі фрэймавыя і гіпертэкставыя тэхналогіі, працэс выяваду. Для прадстаўнікоў гэтага кірунку галоўнай мэтай у пабудове ведаў стала праблема іх набыцця праз канструяванне тлумачальных схем.

У інфарматыцы звернута ўвага на катэгорыі — вузлавыя моманты сістэмы ведаў. Іх выкарыстанне дазволіла зрабіць мадэлі ведаў больш устойлівымі і вызначыць узроўні абстракцый. Паміж метадалогіяй навукі і тэхналогіямі яе даследавання выявіліся новыя формы ўзаемадзеяння. У выніку дыферэнцыяцыі інфарматыкі ўзніклі яе асобныя кірункі, у прыватнасці, гістарычна інфарматыка, якая аб'яднала асобныя методыкі гістарычнага даследавання з мацэльным прадстаўленнем ведаў і выйшла на канцептуальнае мадэліраванне глобальных гістарычных працэсаў і мікрамадэлей паўсядзённай гісторыі<sup>21</sup>. Дзякуючы гэтаму стала магчымай апрацоўка вялікай колькасці гістарычных крыніц, мадэліраванне гістарычных працэсаў розных часоў, выяўленне схаваных, непасрэдна нябачных структур, навядзенне парадкутам, дзе на першы погляд ёсьць толькі хаос"<sup>22</sup>.

Такім чынам, у розных галінах гуманітарных ведаў ёсьць тэарэтыка-метадалагічныя перадумовы, якія дазваляюць распрацоўваць практика-арыентаваную канцепцыю. Яе функцыя вызначаеца аб'яднаннем розных гуманітарных дысцыплін і канструяваннем інтэграцыйных мадэлей навуковых і адукацийных ведаў. Іх агульнымі рысамі з'яўляюцца адзінства рацыянальнага, эмаксыянальнага і аперацыянальнага аспектаў, самыя шырокія культура-лічныя высновы, герменеўтыка-семіятычныя тэхналогіі, узаемасувязь розных метадалагічных падыходаў, разнастайнасць форм прадстаўлення ведаў. Інтэграцыю гуманітарных навук трэба разглядаць як аснову ўстойлівага развіцця гістарычнай навукі і адукациі ў традыцыйных і якасна новых кірунках.

<sup>20</sup> Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства). Мн., 2000. С. 265.

<sup>21</sup> Степин В.С. Теоретическое знание. М., 1999. С. 703—704.

<sup>22</sup> Лекторский В.А. Эпистемология классическая и не-классическая. М., 2001. С. 131.

<sup>23</sup> Голубева О.Н., Суханов А.Д. Проблемы целостности в современном образовании // Философия образования. Сб. ст. М., 1996. С. 61.

<sup>24</sup> Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (в рамках практико-ориентированных образовательных концепций). М., 1998. С. 94—95.

<sup>25</sup> Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. С. 299.

<sup>26</sup> Слабодчиков В.И. Инновации в образовании: основания и смысл // Педагогические инновации. 2004, № 1. С. 31.

<sup>27</sup> Там жа. С. 28—29.

<sup>28</sup> Петушкова Е.В. Метатеоретические основания педагогической науки — узловая проблема стратегии ее развития // Адукацыя і выхаванне. 2005, № 3. С. 27.

<sup>29</sup> Сидорцов В.Н. Проблема междисциплинарности // Постижение истории: гносеологический и онтологический подходы: Учеб. пособие. Подред. В.Н. Сидорцова, О.А. Яновского, Я.С. Яскевич. Мн., 2002. С. 131—145; Методологические проблемы истории: учебное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов ист. и философ. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / В.Н. Сидорцов. Мн., 2006. С. 151—164; Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства). С. 144, 262—267.

<sup>30</sup> Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М., 1998. С. 3.

<sup>31</sup> Шатон Г.И. Развивающая педагогика: введение в классическую дидактику. Мн., 2000. С. 13.

<sup>32</sup> Солсо Р. Когнитивная психология. М., 1996. С. 132.

<sup>33</sup> Шатон Г.И. Развивающая педагогика: введение в классическую дидактику. С. 138.

<sup>34</sup> Солсо Р. Когнитивная психология. С. 36—37.

<sup>35</sup> Янчук В.А. Введение в современную социальную психологию. Учебное пособие для вузов. Мн., 2005. С. 374—381.

<sup>36</sup> Меркулов И.П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). Т. 1. М., 2003. С. 52—53.

<sup>37</sup> Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003. С. 52—53.

<sup>38</sup> Кузнецков В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991. С. 128.

<sup>39</sup> Белянін В.І. Основы психолингвистической диагностики (Модели мира в литературе). М., 2000. С. 57.

<sup>40</sup> Бородкін Л.І., Андреев А.Ю., Левандовскій М.І. Круг ідей: Макро- и микроподходы в исторической информатике // Труды V конф. ассоціації «Історія і комп’ютер». Т. 1. Мн., 1998. С. 27—51.

<sup>41</sup> Сергеев В.М. Искусственный интеллект: опыт философского осмысления // Будущее искусственного интеллекта. М., 1991. С. 227.